

## Тэксты для альманаху “Запісы Беларускага інстытуту навукі й мастацтва”

Для публікацыі ў альманаху прымаюцца тэксты, прысьвечаныя беларускаму замежжю, гісторыі й культуры беларускай эміграцыі, мінуламу й сучаснасьці беларускіх дыяспараў, беларускім дзеячам у замежжы.

Мова публікацыяў — беларуская. Тэксты публікуюцца клясычным правапісам (тарашкевіцай), аднак дасылаць у рэдакцыю можна й тэксты, напісаныя сучасным афіцыйным правапісам. Тэксты, пададзеныя ў іншых мовах, маюць быць перакладзеныя на беларускую. Дэталі перакладу ў кожным канкрэтным выпадку ўзгадняюцца з рэдакцыяй.

Аб’ём публікацыяў да 25 тысяч знакаў (з прабеламі).

Спасылкі аўтаматычныя пастаронкавыя (падаюцца ўнізе старонкі са скразной нумарацыяй).

Цытаты ў тэксьце вылучаюцца курсівам.

Імёны асобаў, што згадваюцца ў тэксьце, прыводзяцца цалкам (не ініцыяламі, а цалкам імя й прозьвішча).

Абрэвіатуры пры першым ужываньні падаюцца з расшыфроўкаю. Прыкладам: *Згуртаваньне беларусаў Канады (ЗБК)*.

Ілюстрацыі да тэкстаў вітаюцца. Файлы ілюстрацый трэба дасылаць асобна ад тэксту артыкула (не дадаваць здымкі ў тэкставы файл!). У тэксьце можна пазначыць (калі гэта прынцыпова) месца для кожнай ілюстрацыі, або падаць сьпіс ілюстрацыяў з подпісамі пасля асноўнага тэксту.

Разам з тэкстам падаецца кароткая біяграфічная нататка пра аўтара: імя і прозьвішча, год нараджэньня, сфэра дзейнасьці, навуковая ступень / званьне, месца працы, кола навуковых зацікаўленьняў.

Ранейшыя выпускі альманаху можна знайсці тут: <http://kamunikat.org/zapisy.html>